

# ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛІ ЎЎЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

## ŽADOST O VYSTAVENÍ VSTUPNÍHO VÍZA NA ÚZEMÍ REPUBLIKY BĚLORUSKO

|   |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 1. Прозвішча/ Příjmení  |  | 4. Пол/ Pohlaví  |   | Фотаздымак / Foto             |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2. Імя/ Jméno   |  | <input type="checkbox"/> мужчынскі/muž<br><input type="checkbox"/> жаночы/žena   |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 5. Дата нараджэння/Datum narození   |  | 6. Месца нараджэння/Místo narození   |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table> |  |  |   |                               |  |  |  |  |  | (den / měsíc/ rok) |  |  |  |  |  |  |  | краіна/ země..... горад/ město.....<br>раён(вобласць)/okres ..... |  |  |
|   |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| (den / měsíc/ rok)  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost současně   |  | Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/<br>v případě změny uved`te dřívější občanství<br><br>Дата(ы) змены грамадзянства(аў)/ Datum změny občanství |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 8. Тып пашпарта/ Druh pasu  |  | 9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu  |   | 10. Дата выдачы/ Datum vydání |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> звычайны / cestovní<br><input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatický<br><input type="checkbox"/> службовы / služební<br><input type="checkbox"/> іншы дакумент / jiný doklad<br>.....   |  | 11. Кім выдадзены/ Vydán kým   |   | (den / měsíc/ rok)            |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  | 12. Тэрмін дзеяння/ Platnost do  |   | (den / měsíc/ rok)            |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  | 13. Дзе выдадзены/ Místo vydání  |   | (den / měsíc/ rok)            |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 14. Месца працы / Zaměstnání  |  | Займаемая пасада / vykonávaná funkce.....<br>работадаўца / zaměstnavatel.....  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 15. Службовы адрас/ Adresa zaměstnání   |  | дом / dům ..... вуліца / ulice .....<br>горад (населены пункт) / město(obec).....<br>раён(вобласць)/ okres..... краіна / země .....<br>тэлефон/ telefon ..... e-mail .....                                 |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 16. Тып візы/ Druh víza   |  | 17. Віза / vízum   | <input type="checkbox"/> групавая / skupinové<br><input type="checkbox"/> індывідуальная / individuální |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 18. Колькасць уездаў/ Počet vstupů  |  | 19. Тэрмін знаходжання / Doba pobytu   |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> аднаразовая / Jeden vstup<br><input type="checkbox"/> двухразовая / Dva vstupy<br><input type="checkbox"/> шматразовая / multivstupní  |  | ..... сутак / dnu  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 20. Тэрмін дзеяння візы/ Platnost   |  | з/ od  | па/ do  |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  | (den / měsíc/ rok)   | (den / měsíc/ rok)  | (den / měsíc/ rok)            |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Nazev zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná   |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby   |  | дом(кватэра)/ dům (byt)..... вуліца/ ulice .....<br>горад (населены пункт)/ město(obec) .....<br>раён(вобласць)/ okres.....<br>тэлефон/ telefon ..... e-mail .....   |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku   |  | дом (кватэра)/ dům (byt)..... вуліца / ulice .....<br>горад (населены пункт) / město(obec).....<br>раён(вобласць)/ okres.....<br>гасцініца / hotel.....  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 24. Мэта візіту (падробязна)/ Účel návštěvy (podrobně)  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 25. Дамашні адрас/ Adresa bydliště  |  | дом(кватэра)/ dům (byt)..... вуліца/ ulice .....<br>горад (населены пункт)/ město(obec) .....<br>раён(вобласць)/ okres ..... Краіна / země .....<br>тэлефон/ telefon ..... e-mail .....                    |   |                               |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

**Služební záznamy / Службовыя адзнакі**

**Дата звароту**  
.....

**Падставы:**  
 сапраўдны пашпарт  
 візавая падтрымка  
 фінансавыя сродкі  
 страхоўка  
 інтэрв'ю

**Рашэнне по звароту:**  
 станоўчае  
 адмоўнае

**Тып візы:**  
 В  
 С  
 D

**Кратнасць візы:**  
 1  
 2  
 шм

**Мэта візіту**  
 без права працы па найму  
 гуманітарная  
 дыпламатычная  
 з правам працы па найму  
 наведванне месцаў пахавання  
 на сталае жыхарства  
 прыватная  
 рэлігійная дзейнасць  
 службовая  
 транзіт  
 турызм  
 у мэтах вучобы  
 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах

**Сапраўдная**  
 з.....  
 па.....

**Віза № BLR**  
 .....

|   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>26.</b> Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /<br>Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku<br><input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/не   |            | калі/ kdy.....<br><br>дзе/ kde.....<br><br>з якой мэтай/ cíl cesty.....  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>27.</b> Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky (během tohoto roku)   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>28.</b> Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана /<br>Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska<br><input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / ano    калі / kdy .....   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>29.</b> Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства /<br>Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů<br><input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / ano    калі / kdy .....    дзе / kde .....  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Pozitivní odpověď` neznámena zákonitě odmítnutí obdržení běloruského víza nicméně v tomto případě je žádoucí abyste osobně se setkal(a) s pracovníkem konzulárního úřadu  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>30.</b> Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны /<br>Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn (á) z nějaké země<br><input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / ano   |            | калі / kdy .....<br><br>з якой краіны / země .....   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31.</b> Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/<br>Dopravní prostředek pro vjezd do Běloruska   |            | <b>32.</b> Маршрут руху/ Trasa cesty   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>33.</b> Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/<br>Prostředky zajišť`ující pobyt v Bělorusku<br><br><input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / hotovost <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / kreditní karty<br><br><input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / cestovní šeky <input type="checkbox"/> білеты / jízdenky<br><br><input type="checkbox"/> пражыванне / ubytování  |            | <b>34.</b> Медыцынская страхавая арганізацыя/ Název zdravotní pojišť`ovny<br>.....<br>нумар страхавога поліса / Číslo zdravotního pojištění.....<br><br>тэрмін дзеяння страхавога поліса /<br>Doba platnosti pojištění .....   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>35.</b> Сямейнае становішча/<br>Rodinný stav   |            | <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vdaná) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ rozvedený(á)<br><input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ vdovec (vdova)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>36.</b> Фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy)  |            | <b>37.</b> Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy) za svobodna  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>38.</b> Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/<br>Jméno, případně jiná jména muže (ženy)  |            | <b>39.</b> Грамадзянства мужа(жонкі)/ státní příslušnost muže (ženy)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            | <b>40.</b> Дата нараджэння мужа(жонкі)/<br>Datum narození muže (ženy)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            | <b>41.</b> Месца нараджэння мужа<br>(жонкі)/ místo narození muže (ženy)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (den / měsíc/ rok) |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| (den / měsíc/ rok)  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>42.</b> Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/<br>údaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| прозвішча/<br>příjmení  | імя/ iméno | дата і месца нараджэння/<br>datum a místo narození   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>43. Дэкларацыя:</b> я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prohlášení:</b> prohláším že uvedená v tomto dotazníku informace je úplná a správná. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným organům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>44.</b> Асабісты подпіс / Podpis   |            | <b>45.</b> Дата запаўнення / Datum   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |